

Спорт-тайм

«Будзем спадзявацца, што набяром ачкі»

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» анансуюм матч беларускай зборнай у Барысаве, дзе нашы футбалісты сустрэнуцца з камандай Паўночнай Ірландыі, і расказваем пра іншыя найбольш ацэвалыя навіны выхадных.

1. У суботу футбалісты зборнай Беларусі пацярпелі трэцяе паражэнне запар у адборачным турніры чэмпіянату Еўропы. Пасля двух стартавых гасцявых паражэнняў ад галандцаў (0:4) і паўночнаірландцаў (1:2) у Барысаве яны саступілі камандзе Германіі з лікам 0:2.



— Зборная Германіі па праве была мацнейшая ў гэтай гульні, — адзначыў пасля матча **галоўны трэнер зборнай Ігар КРЫВУШЭНКА**. — У гульні з Ірландыяй, хутчэй за ўсё, вернемся да ранейшай схемы. І можа, «плюс», што з немцамі не гулялі флангавыя гульцы, якія будуць свежымі да наступнага матча. Я думаю, баявы настрой у нашай каманды захаваецца. Тым больш Ірландыя — гэта сапернік, з якім у нас атрымалася крыху неадназначная гульня на выездзе. Усе хочучь даказаць, што паражэнне было трохі незаслужанае для нас. Не хочацца ў дзвюх дамашніх гульнях не ўзяць ачкоў. Хлопцы будуць старацца, прыкладуць усе свае сілы. Будзем спадзявацца, што набяром ачкі.

Турнірнае становішча ў групе С: Паўночная Ірландыя — 9 ачкоў (3 матчы; розніца мячоў — 6-2), Германія — 6 (2; 5-2), Нідэрланды — 3 (2; 6-3), Эстонія — 0 (2; 1-4), Беларусь — 0 (3; 1-8).

Сёння ў 21.45 у Барысаве наша зборная прымае каманду Паўночнай Ірландыі.

2. **Аляксандр Рабушэнка** фінішаваў другім у шасцённай велагонцы «Гран-пры Лугана» ў Швейцарыі. Беларускі гоншчык, які выступае за каманду UAE Team Emirates, пераадолеў дыстанцыю 179,2 км за 4 гадзіны 43 хвіліны 36 секундаў. У фінішным спурце ў Аляксандра

змог выйграць толькі яго партнёр па камандзе італьянец Дыега Улісі. Трэцім фінішаваў вядомы славец Мацей Махорыч.

3. **Беларускія спартсмены заваявалі 9 медалёў юніёрскага чэмпіянату Еўропы па трох відах барацьбы, які завяршыўся ў Пантэведры (Іспанія).** Прадстаўнік вольнага стылю Дзяніс Салавей (вагавая катэгорыя — 65 кг) падняўся на трэцюю прыступку п'едэстала. Анастасія Зімянкова (72 кг) і Крысціна Сазыкіна (59 кг) заваявалі «золата». «Серабро» ў скарбонку зборнай Беларусі прынеслі Марыя Гуліда (57 кг) і Ксенія Дзібук (76 кг). Сярод барцоў грэка-рымскага стылю бронзавыя ўзнагароды юніёрскага кантынентальнага форуму заваявалі Эльдар Гасанав (67 кг), Мікіта Казакоў (77 кг), Ігар Ярашэвіч (87 кг) і Уладзіслаў Пусташылаў (97 кг).

4. **Арына Сабаленка зноў увайшла ў першую дзясятку рэйтыngu Жаночай тэніснай асацыяцыі (WTA).** Нагадаем, перад стартама адкрытага чэмпіянату Францыі Сабаленка была на 11-й пазіцыі, а пасля выхаду ў другі раўнд «Ралан Гарос» паднялася на адзін радок. На гэтым тыдні беларуская тэнісістка згуляе на турніры ў галандскім Хертагенбосэ. Аляксандра Сасновіч знаходзіцца на 36-й пазіцыі, былая першая ракетка планеты Вікторыя Азаранка займае цяпер 42-е месца ў сусветным рэйтыngu, Вера Лапка на 103-й пазіцыі.

Пераможца «Ралан Гароса» аўстралійка Эшлі Барці ўпершыню ў кар'еры ўзнялася на другое месца ў сусветным рэйтыngu, які па-ранейшаму ўзначальвае японка Наомі Осака. На трэцім радку — чэшка Караліна Плішкова.

5. **Беларускія баскетбалісткі прайгралі турчанкам у таварыскім матчы ў Рызе ў ходзе падрыхтоўкі да чэмпіянату Еўропы — 56:76.** Нагадаем, у першым рыжскім спарыngu падапечныя Наталлі Трафімавай абыгралі каманду Латвіі з лікам 81:77.

Пасля кантрольных матчаў у латвійскай сталіцы беларускія баскетбалісткі 14 і 15 чэрвеня правядуць два паядынкі ў італьянскім Броні са зборнай Італіі, а потым, 21 і 22 чэрвеня, у венгерскім Секешфехервары двойчы згуляюць са зборнай Венгрыі.

Нагадаем, жаночы чэмпіянат Еўропы сёлета пройдзе на арэнах Латвіі і Сербіі. На першым этапе беларускі будучы гуляць у папярэдняй групе D у сербскім Зрэняніне з камандамі Сербіі (27 чэрвеня), Бельгіі (28 чэрвеня) і Расіі (30 чэрвеня). Пасля фінішу групавога этапу пераможцы чатырох квартэтаў адразу трапяць у чвэрцьфінал, а каманды, якія занялі 2-3-ія месцы, згуляюць у 1/8 фіналу.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	4.38	21.41	17.03
Віцебск —	4.19	21.39	17.20
Магілёў —	4.28	21.31	17.03
Гомель —	4.34	21.18	16.44
Гродна —	4.55	21.54	16.59
Брэст —	5.05	21.45	16.40

Месяц

Першая квадра
10 чэрвеня.
Месяц у сузор'і Шаляў.


Імяніны

Пр. Фядосі, Івана, Лукі.
К. Адэлайды, Настасі,
Розы, Варнавы, Фелікса.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты	Падзеі	Людзі
11 ЧЭРВЕНЯ		
1861 год — падведзены некаторыя вынікі перапісу насельніцтва Расійскай імперыі. Згодна з ім, найбуйнейшымі гарадамі Беларусі (па насельніцтве) сталі: Магілёў (30 734 жыхары), Мінск (30 149), Віцебск (27 868), Гродна (26 049), Брэст (20 665).		1942 год — нарадзіўся (г. Буда-Кашалёва) Яраслаў Пятроў, беларускі спявак, народны артыст Беларусі (1984). З 1973 года — у Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі. Стварыў шэраг запамінальных вобразаў у творах нацыянальнага і класічнага рэпертуару.
1903 год — выдадзены першы выпуск трохтомнай навуковай працы філалага-славіста, заснавальніка беларускай філалогіі Яўхіма Карскага «Беларусы».		1811 год — нарадзіўся Вісарыён Рыгоравіч Бялінскі, рускі мысліцель, літаратурны крытык і публіцыст. Вывучаў філасофскія сістэмы Канта, Фіхтэ, Шэлінга; пазней зацікавіўся філасофіяй Гегеля. У 1833—1836 гадах супрацоўнічаў у выданнях М. І. Надзеждзіна «Телескоп» і «Молва», у 1838—1839-м рэдагаваў часопіс «Московский наблюдатель». З 1839 года ў Пецярбургу, працаваў у «Отечественных записках» А. А. Краеўскага. У 1846—1848 гадах кіраваў крытычным аддзелам часопіса «Современник» М. А. Някрасава і І. І. Панаева. Сярод работ: «Герой нашага часу. Твор М. Лермантава», «Слова пра крытыку», «Творы Аляксандра Пушкіна», «Ліст да Гогаля» і іншыя. Памёр у 1848 годзе.
1917 год — нарадзіўся Мікалай Мікалаевіч Аляксандраў, беларускі анкалаг, член-карэспандэнт АМН СССР, доктар медыцынскіх навук, прафесар, Герой Сацыялістычнай Працы. Аўтар навуковых работ па тэорыі ўтварэння пухлін, біяхіміі, імуналогіі, дыягностыцы і лячэнні злаякасных пухлін, арганізацыі барацьбы з ракам у Беларусі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Пад кіраўніцтвам М. М. Аляксандрава пад Мінскам быў пабудаваны навуковы гарадок інстытута анкалогіі. Памёр у 1981 годзе. У 1997 годзе Навукова-даследчому інстытуту анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (цяпер ДУ «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынскай радыялогіі») прысвоена імя яго заснавальніка і першага дырэктара Героя Сацыялістычнай Працы М. М. Аляксандрава.		1864 год — нарадзіўся Рыхард Штраўс, нямецкі кампазітар і дырыжор. Аўтар сімфанічных паэм «Дон Жуан», «Дон Кіхот», «Жыццё героя», опер «Саламея», «Электра», «Кавалер ружы» і інш. Памёр у 1949 годзе.
		1942 год — у Вашынгтоне было заключана савецка-амерыканскае пагадненне аб прынцыпах, якія ўжываюцца ва ўзаемнай дапамозе ў вядзенні вайны супраць агрэсіі. Дагавор азначаў умацаванне багавога саюза СССР і ЗША ў вайне супраць гітлераўскай Германіі. Адыграў сваю ролю ў згуртаванні сіл антыгітлераўскай кааліцыі ў перыяд Другой сусветнай вайны.

УСМІХНЕМСЯ

З медыцынскага сайта. «Як атрымаць медыцынскае вызваленне ад прысутнасці на родах, а то жонка вельмі настойвае?»

Вырашыла па раницах качаць прэс. Сёння ўсталя а шостаі раницы, легла на падлогу, прагнулася ў 11.00...

— Трасцу вам, а не квартэру! — сказала Мар'я Сямёнаўна. Пасля чаго задзьмула 95 свечак на торце і залпам выпіла шклянку самагонкі.

— Табе сорамна за які-небудзь зроблены табой учынак?
— Адночы я пайшоў спаць у пятніцу ў 22.00 цявразым.

— Заманім у лес далей...

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА	Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЬНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯУКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВИН (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК. Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».	ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь	НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81. Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўдаюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.	Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.	ГАЗЕТА АДРУКАВАНА ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 1986.	Нумар падпісаны ў 19.30 10 чэрвеня 2019 года.
	М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	